

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай установы  
адукацыі “Дабрынская сярэдняя  
школа Ельскага раёна”

А.А. Пазняк

30.08.2025

## Расклад правядзення класных гадзін

### на I паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года

Клас	Класны кіраўнік	Класныя гадзіны		Інфармац. гадзіны
		Дзень правядзення	Час правядзення	Чацвер
I	Канавод Наталля Уладзіміраўна	пятніца	12.20-12.50	8.00-8.25
II	Сыцько Наталля Мікалаеўна	пятніца	11.30-12.10	8.00-8.25
III	Глушко Людміла Аляксандраўна	аўторак	13.35-14.15	8.00-8.25
IV	Мазурэнка Святлана Міхайлаўна	панядзелак	12.35-13.15	8.00-8.25
V	Алешка Надзея Міхайлаўна	аўторак	13.35-14.15	8.00-8.25
VI	Яцухна Іна Генадзьеўна	чацвер	13.35-14.15	8.00-8.25
VII	Бяляк-Сакула Валянціна Вячаславаўна	пятніца	14.35-15.15	8.00-8.25
VIII	Панцэвіч Вольга Мікалаеўна	панядзелак	15.30-16.10	8.00-8.25
IX	Паўлоўская Тацяна Мікалаеўна	панядзелак	15.30-16.10	8.00-8.25
X	Федзюкевіч Марыя Уладзіміраўна	чацвер	15.30-16.10	8.00-8.25
XI	Трошка Тацяна Уладзіміраўна	аўторак	14.35-15.15	8.00-8.25

Расклад складзены намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце  
С.В.Касуха